

# ЛІТАРАТУРНЫ ДАДАТАК ДА ГАЗЭТЫ „САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“

№ 13

28 жніўня 1928 г.

№ 13

## З ІМЕСТ.

Клярнэт. Міхась Лынькоў. У полі. Алеся Ц. Мужчына ў акулярах з млынком для кавы. Вэйсконф.  
Пажартаваў. Ю. Лявоны. Зварот. Ал. Дудар. Днепрабуд. Андрэй Панів. Наш тэатр. „Хвой шу-  
міць“. Бібліографія і крытыка

МІХАСЬ ЛЫНЬКОЎ.

## КЛЯРНЭТ.

Гулі назойліва тэлеграфны правады. Гулі бязупынна, напаўняючы ўесь невялікі пакойчык глухімі металічнымі гукамі, якія шырыліся, захаплялі съевы, столь, падлогу лёгка адчуваємым дрыжэннем.

— На нягоду, на доўгую,—падумаў Іван Сцяпанавіч, лежачы на скрыпучай канапцы і мо<sup>в</sup> з гадзіну ўжо пазіраў бязудзельнымі, валавянімі вачмі на вісейшую ва съянне, надаўна п'мытую пялёнку, з-пад якой кідаліся ў очы чырвоная літары на жоўтай паперы:

— А ці вдаў ты гроши ў ашчадную касу?

Пахла пялёнкамі, яшчэ нечым кіслым, ці то пераквашанай капустай, ці то дзіёнкамі, ці то мокрым ка-жушком, што сушыўся на ляжанцы. І яшчэ сургучом крыху пахла і тым спэцыфічым пахам, які сустрэнем толькі па нашых дробных і драбнюткіх паштовых станцыях. Тут і мокрыя, перапрэшыя анучы, і востры дэёгась, і ўедлівая махра, і яшчэ больш уедлівы, загразаючы колам у горле—цюцион-самасей.

І, павярнуўшыся галавой да перагородкі, за якой чулася пялёсканыне вады, Іван Сцяпанавіч вяла, безнадзейна праказаў:

— Арыша! Каторы раз я табе казаў і кажу: ці табе ўжо лень на хвіліну якую вокны адчыніць у хаце. Ну, на што падобна, у хляве і ў тым ляпей. Не прадыхнуць...

— А ліха цябе ня возьме тым чы-  
сам. Падумаеш, пан які знашоўся! Не

прадыхаць... Мо<sup>в</sup> дзіёнка застудзіць хочаш? Нябось, ляжыш уначы пнём тым, калодай, а дзіёнка калыхаць каму?—мене. Добра, што сьпіць яшчэ. Дык яму—бо-окны!

— А хоць-бы ты вмоўчыла ўжо. Ды хоць-бы палюдку. Дык не. Ей слова, яна табе дзесяць...

— А ты-б яшчэ чаго захацеў, каб я табе, ды яшчэ і маўчала. Каб я гэта да табе ва ўсім патурала, каб я...

Іван Сцяпанавіч абедзьвома рукамі закрыў хуценька вуши і ўесь з галавой уткнуўся ў хударливую падушку. На хвіліну якую съіхлі ўсе губі, на відаць было пялёнкі, на лезла ў вачы—«А ці здаў ты гроши ў ашчадную касу». На хвіліну было супакойна. Але-ж нязручна ляжаць, закрыўши вуши, дый трэба прыслушацца да тэлеграфу, хутка па ім будзе праверка часу, і людзі, урэшце, могуць зайдыці. Што могуць падумаць. Начальнік пошты і гэткімі глупствамі займаецца. Яшчэ скажуць—блазан.

За перагородкай ціх пялёскалася вада, і ў такт гэтаму усплескам чуліся слова, то гнеўныя, то паступова пе-раходзячыя ў ціхія і супакойныя.

— Каб ня я, трантамі-б трос, гас-  
падар такі... Каб прыдбашь аб чым,  
дык німа яго, аб ўсім за яго ћлапа-  
ціся, ва ўсё ўтыкай нос свой. Бач,  
кватэры ня знайдзе... Які чорт тут-бы  
жыў, акрамя цябе, у загарадзе гэтай  
дзе з-за таўкапецы гэтай не павернеш-  
ся. Дзіёнка пакупашь—начоўкі па-  
ставіць німа дзе... А каб пашукаць

кватэры—дык яму цяля язык ад-  
кусіла...

— Дзякаваць богу, у цябе пакуль  
цэлы, па абоіх хопіць...

— Пагавары яшчэ там... У—у...  
нелюдзь... Яшчэ звязала сябе з ча-  
лавекам такім... Пятак—дана табе ў  
чырвоны базар... А яшчэ думала, ну,  
думаю, чалавечча як чалавечча. Хоць за  
сябе пастаіць, у брыўду на дасьць ся-  
бе і цябе! Дык вось, любуйся цяпер  
на яго...

— Ты хутка там?

— Пагавары, пагавары яшчэ, не-  
дапечаны... І казала-ж я тату...

Іван Сцяпанавіч кінуў прыслу-  
хуювацца — падакучыла. На съдане  
вісела тая-ж пялёнка, на зыбучым,  
пазыбітм дошкай стале, каторы час  
валіліся недаедкі ад абеду і на бруд-  
ных місках з астаткамі прасялага круп-  
ніку і на адзінкай недалупленай  
бульбіне віхарам насіліся мухі, гома-  
зам узъялятаяшыя ўверх і абляпляю-  
шыя з усіх бакоў сухарёбрую лямпу  
з пабітм шклом.

— Ну да,—мімаволі падумаў Іван  
Сцяпанавіч.

—... І жонка вось апусцілася  
значна пасыля гэтых радоў. Ну, про-  
ста як тая лахудра. Каб прыбраць  
што ў свой час, дык не. Утапілася ў  
гэтая пялёнкі і сышліся яны цяпер  
для яе ўсім краем-съветам. Каб аб  
чым другім падумала, ці запытала  
вось часам—і на блізка...

На шэрых шыбках вакенца кашці-  
ся мутныя сълзы—як скрэз рэшата  
селяўся дождж на двары. За вакном

віднеліся тро разглістый хвоі, што стаялі ля дарогі. За імі сіратой вятрак, і яшчэ далей, ледзь-ледзь відны скрою дождж шеръя купы гумнаў.

— Ну да...

З задавальненінем застанаўлівалася вока толькі на двух невялічкіх казённых сталах. На іх быў прыблізны парадак, прыемча пабліскувалі медныя часткі тэлеграфнага апарату, песьціла вока сінежная бель папіровае істужкі і апэтытна чамусьці выглядалі на адным з столікаў жоўтыя канцалірскія косткі. Апарат гудзеў, часам выступкаў непіта сваё, аднастайнае, неразумелае для чужога вуха. І тады на шпульцы касабочылася белая істужка, вышпірала шалясьцеўшым пярсыёнкам.

— Службовыя... Колькі дарма марнуецца часу на праверкі розных, на гэтых інструкці доўгія, паведамленыні... Але што-ж зробіш, служба...

Іван Сыцяпанавіч перабраў у памяці ўсе апошнія надзеі свайго жыцця. Вось перавод гэтых, на гэтую пошту начальнікам. Клопаты, дарога, пераезд—уся гэта сумятайна да чаго-ж абрыдыела, да чаго надакунула, што вось каторы дзень не ахвота і з месца зварухунца. А тут яшчэ дождж на двар, і пляёнкі гэтых самыя, і на-вакол ціш і глуш. Пошта на вярсту ад сила, у старэнкай, струхлеўшай будынке, дзе зымішчалася калісці вадасное прафесійне. І на-вакол а ні души, хіба загляне толькі ўжо да вэтэрнайнарага фельчара, хто жыве побач на другой палавіне дому. Вэтэрнайнар—пажылы халасьцік—з вечна шызым восам, пра-ахыш да апошніяе ніткі карболкай і другімі сваімі пахучымі спэцыямі, у першую-ж сустречу надакунчы ю доўгімі апісанінімі сваіх мэтадаў лачніня.

— Паболей рашучасці толькі трэба, да адваігі — усё вылечым. А каб гэта ўсё рабіць, ды па вучэніку, ды так, як вучылі нас, дык, ого, браток, сядзелі-б мы тут, склаўши ручкі. Пан-першае, мадыкамэнты—ані ў зуб. Струмэнт які—ня пытайся. Рука павінна спрытнасць мець, так, галоўнае, ка-жу, — съмеласці паболей... Вось, скажам, прывалі надоечы карову, бруха ў яе...

— Эх, і нуда-ж...

— ...А тут яшчэ жонка сядзе. Праўда, абжыцца трэба і ўсё пойдзе, як сълед. У сяле вунь і каапэрация, кажуць, ёсьць, і школа, і ячэйка на-ват—чаго сумаваць. Але пакуль гэта ўсё, а цяпер такая нуда, хоць за ву-шы хапайся.

Раптам стала зусім не па сабе. Зыдзіўлены Іван Сыцяпанавіч азірнуўся наўкол—не, усё здаецца як было і рапей. Але нейкае нуднае, шчымлівае

пачуцьцё ахапіла ў свае піскі ўсё це-ла і чутна было, як адбівае ціхія тах-ты уласнае сэрца.

— Што за праява?

Зірнуў на гадзіннік на сіцянне і тут толькі зразумеў прычыну—ходзікі сталі і ад гэтага раптоўнага супынку зрабілася так нудна, ніякавата, нібы ад рука-пажацця куцапалага.

Толькі сабраўся Іван Сыцяпанавіч падніцца, каб пайсьці да ходзікаў, як у сенцах скрынулі дзвіверы. Нехта ішоў. Чутно было, як нехта стукае лапцімі аб парог, каб абіць гразь.

— Хто-б такі мог, сагоньня-ж і дзень не паштовы.

Дзвіверы адчыніліся і стары селянін ціха, перашуча ўвайшоў у хату і, агледзешыся і абцёрши рукавом сівіткі змочаную дажджом бараду, праказаў у кут:

— Дзень добры! Як жывём, могам?

— Нішто... Што скажаце, дзядзька?

Але дзядзька не сльышыў з адказам. Агледзешыся, ён сеў на лаве, паклаў поплеч невялічкую кайстру, паглядзеў на тэлеграф, на вісесушу на сіцянне пляёнку, уздыхнуў трохі.

— З дзіцём?

— А як жа...

— Сын?

— Да-чка.

— А ў мяне вось сын. Праўда, вя-лікі ўжо сын. У Чырвонай арміі слу-жыць. Каб ня сын, мо не давялося-б і да вас забрысьці вось. Але-ж і вя-года, каб на яе нарад. Усысели дажджы гэтыя, наўначай уся бульба пагніе. Да яно і яравым—ку-у-ды пагана, па-вымакае, дальбог, павымакае.

— Што казаць, карысці малады...

— Мала, дарагі чалавек, мала... І зарадзі-ж, прасыці божа, каторы дзень... Тут-бы вось праца-цаць, дык у поле-ж ня выехаць, ня выехаць, гу-ляй—не хачу. Дык гэта я сабе і ду-маю: дай, думаю, на пошту зайду... А даўно я, прызнацца, ня быў на пош-це. Яшчэ пры старым начальніку трапіў неяк, тады вось і дроту генага ня было тут, гэта гады са два, як пра-валі...

— Дык мо ў вас, дзядзька, справа якая да мяне ёсьць?

— Справа, кажаце? Ну як-ж яно бяз справы. Пакуль жыве чала-век, датуль і справы ім валаводзяць. Ня было-б яно гэтае справы, ці-ж гэта мне мачыцца пад дождж, гразь мя-сіць, ці што... Справа, мой даражэн-кі, справа... Яко можна сказать—і невялікай справа, ну, але-ж калі нада, дык нада... А ўся справа ў дудцы, мой голуб.

— Што, што вы кажаце?

— У дудцы, кажу, у дудцы, у са-май-же гэтай дудцы. Пасылку, зна-чыцца, мне трэба сыну паслаць...

А сын у Віцебску, служыць ён там, у Чырвонай арміі, підаўна толькі і забралі яшчэ. Дык вось. І атрымліваю гэта ад сына ліст. А ў лісьце ён і піша (ды вось і ліст пры мне, тут і адрес яго), каб выслаў яму ў найхутчэйшим часе гэту дудку.

— Якую дудку?

— Да гэтую-ж самую... Бачыш, у клубе там розных музыкаў на-наладжаюць. Дык сын і піша: «жадаю, кажа, і я ў музыках гэтых удзел прымаць, дык вышлі, татка, мой кларнет, ды толькі ўпакуй яго добра, каб дарогай не пабіўся». Бачыш, сын мой і раней на ігрышах там ды на вясельлях на дудцы гэтай граў. Дзе ён узяў-ле—ня ведаю, але граў нішто. Дык я і прынёс гэтую дудку, вось і запака-ваў яе і грошай крыху прыгатаваў, ўсё як сълед, траба вось толькі адаслаць.

Дзядзька развязвае кайстру і дастае адтуль чорны, аблезлы футарал з мядзянаю ручкай, перавязаны пяньковай аборкай. Дудка даўно зацікавіла Івана Сыцяпанавіча (сам музыка, толькі вось гармонь на пераезд прадаў), і ён неціріліва чакае, пакуль дзядзька развязвае тугія пяньковыя вузлы.

— Эге, так адсылаць нельга, гэта-ж непарарадак, ці можна-ж пасылку з ручкай. Вучь у правілах сказана, каб упакоўка ня мела амікіх бугроў,—кажа Іван Сыцяпанавіч, набыўши ўжо звычай знаходзіць розных прычэпілі для выяўлення і падтрымання свайго прэстыжу і аўтарытэту.

— А дзе-ж нам ведаць, дый ці адарвеш ручку гэтую—шкода кратаць, да і реч, папсуеш...

— Ну, ну, як-небудзь зробім, хоць і затримаюць дзе-небудзь пасылку з-за ўпакоўкі, дык мая будзе віна, а мо-ж і абыдзеца...

— Дзядзька перадае скрынку з клярнетам Івану Сыцяпанавічу і апошні трымаете яе асьцярожна абедзівюма рукамі на каленях, ледзь датыкаючыся пальцамі, нібы ў скрынцы захованы піццуваны багацьці.

У скрынцы, укрученай ў сівежае пахучасе сена, ляжыць бліскучая чорная дудка, па ёй блішчастыя, бляшаныя кляпани—галасы. Іван Сыцяпанавіч асьцярожна дакранаецца да дудкі пальцамі—яна варушыцца. Іван Сыцяпанавіч сумна качае галавой.

— І гэта называецца —упакоўка.. Сымех адзін. Ды яна-ж на першай станцыі разаб'ецца. Дый ці можна гэ-этку реч, ды, скажам, у сена. Гра-тэ-ж табе ня піла і не сякера якая-небудзь, а му-у-зыкальны інструмент. Му-у-зы-ы-кальны, не абы які.

Пальцы правай рукі неўзаметку да-кранаюцца кляпанаў і гэтых мэталёвых блішчастыя пласцінкі мякка

спруженіца пад націкам рукі. Пальцы начинають перебіраць хутчай, нібы вибивають па думцы які адмысловы матыў, пі складаную песнью.

— Арынка!—не алрываючися ад дудкі заве Іван Сыціпанавіч.

— Ну, чаго табе там?—чутна з-за перагордкі.

— Хадзі вось сюды, ды хутчай.

— Чаго я ня бачыла там...

— Да хадзі-ж ты хутчай. Клярнэт вось пабачыши... Да ведаеш што, там вось у нас у сенцах стружкі засталіся недзе, што самавар быў запакаваны— прынісі іх хуценька.

З'яўляючыца стружкі. Сам Іван Сыціпанавіч вызваляе з-пад сена клярнэт, пільна аглядася яго з усіх бакоў, мадае кляпани, заглядае ў дзірку.

— І нішто грас?

— Так, сын добра граў. Ды вы пасирабуйце, чаго там, калі можаде іграць, дык пабачыце.

— Іван Сыціпанавіч нерашуча дэяме, але нічога добра га на выходзіць.

— Яно-б гучней, гучней крыху...

— Не, на яе траба здолынасьць мець, я вось на гармоні, дык там для мяне куды прасьцей.

— Яно як-то да чаго звычан.

— Іван Сыціпанавіч сам, сваёю ўласнаю персанай, перакладае клярнэт стружкамі, акуратна ўкладае яго ў скрынку, умінае стружкі і, добра падраўняўши іх па краях, зачыніле скрынку.

— Ну, а палатно ў вас ёсьць, каб зашыць?

— А як-же, ёсьцека... Вось жонка пашыла кайстручку, ад сарочкі рукаў, толькі і засталося, што зашыць з аднаго боку.

— Ды ці так-же зашываюць, ці-ж гэта рубец? На першай-же станцы затрымаць могучы. Дый такая рэч! Арыша, дай іголку мне. Вось зашывайце таў, пачынайце, дзядзька, з гэтага канца. Ды вя таў, ах, божа-ж мой, дайце-ж мне. Нічога вы ня зробіце, лепей я сам ужо.

— Даівак чалавек,—думае дзядзька, але не супярэчыць—ці мала што чалавеку на розум узбрыйде.

Іван Сыціпанавіч старанна зашывася футарал рукавом ад сарочкі, перагрызае нітку і любуецца на сваю прадзу.

— І ручкі вя відна, да чаго спэцыяльна зашыта, і рубец вось які роўны і на ўскрые віхто. Да як інчай—добрая рэч. Любіць акуратнасьць, ты яе паважай, і яна цябе пашануе.

— Даівак-чалавечка, у першы раз бачу такога начальніка, каб гэта самы яшчэ зашываў табе, а мо<sup>т</sup> так і трэба, ці нам-же ведаць,—думае дзядзька і дастае з-за пазухі «адрас» і гроши.

Іван Сыціпанавіч важыць пасылку, добра вылічвае на паперцы грамы, піша піравод, квіток, урачыста і тучна кладзе пячаці і ўрэшце алавашчае:

— Атрымайце квіток. Сораў сем капеек з вас.

— Дзякаваць богу, а я-ж думаў— болей, аж рубель захапіў з хаты.

— Не, тут як у алтары, на сорак сем капеек і ні на поўгроша болей.

— Яно-ж вам ведаць, дый вага-ж у вас спэцыяльная.

— Куды там, на волас ня прыбіваш.

Дзядзька бярацца за кайстру, надзявае шапку.

— Дык дойдзе, кажаце?

— Праз другі дзень будзе ў сына.

— Што вы кажаце? Ну дык усяго-ж вам, дай-же божа здароўя. Даівак-чалавечка!—апошняя слова дзядзька думае пра слбе, зачыняючы дзверную клямку.

Накуль уладайлі пасылку—ужо позьні вечар. Іван Сыціпанавіч яшчэ раз узважыў пасылку, праверыў подпісы, узважыў яшчэ скрынчу на руках (знатная штука!)—і паклаў яе ў кавяйную жалезную скрыню, дзе хаваліся маркі і гроши.

— Каб не ўкралі часам.

І калі дажыўся Іван Сыціпанавіч на мулкі ложак поплеч з жонкай, ён адчуваў сябе як ніколі бадзёрым і вяслым. Куды падзелася ўся нядайная пуда, самота, і ўсё ўперадзе здаецца ўсіміхалася гэтак весела, гэтак радасна, і ўсё паблісквала, нібы тыя блішчыя кляпани.

— Эх, і клярнэт-жа, ну і клярнэтік, мець-бы вось-такі! Пацешная штука!

І тады Іван Сыціпанавіч раптам павярнуўся да жонкі і нечакана падзалаў яе у самы лоб, падзалаў ціха, ласкава.

— Арыша! Сядзуш усе! Кінь! Дай-же, я-ж цябе яшчэ раз пацалую...

## У ПОЛІ.

Пот-голос працуючых брацьцяў і сёстраў,

Знайшоў аж за сотні і тысячи вёрстай—

Знайшоў маё сэрца і ўсё, ўсё прыпомніў

І радасьцю, шчасьцем, як вока, напоўніў.

І мес вельмі лёгка, ніякае болі—

Бо-ж я не ў вастрозе, а дома,—на полі.

Знаю ўсё гэта, закуты няволай...

Знаю, што дома ня буду я болей

(Не перажыць мне турэмнай пакуты,—

Не пакрышыць яе ржавыя путы)—

Жніва гарачага, шчасьця і волі

Мне ўжо ня убачыць ніколі, ніколі,—

Мне, змагару за палепшанье

домі,

Вечна працуючай беднае масы,

За вызваленне яе з-пад няволі

Вечна гультуючай панскася клясы,—

За роўнае жыцьце і працу пад сонцам,

За волю і уладу працоўных бяскоўца...

Годзі!

У песні я чую: апошняе жніва

Іх—гэтай клясы багатых—на мене;

Што зажывуць насы дзеци шчасльіва.

Як мы цяпер толькі ў мроях і съне...

\* \* \*

Ў полі калышацца съпелая ніва.

Ў полі кіпіць ўжо гарачася жніва...

Ў полі гарачая праца, як лета—

Знаю я, знаю ў вастрозе ўсё гэта...

Алеся Ц.

УВАГА. Гэты верш быў надрукаваны ў аднай з беларускіх газет у Зах. Беларусі і выклікаў канфіскацыю таго нумару, дзе ён бы зьмешчаны.

Ў полі калышацца съпелая ніва...  
Ў полі кіпіць ўжо гарачася жніва,  
Ў полі і дома—гараче лета...  
Знаю я, знаю ўсё гэта...

Ў полі, пад полымям-коскамі сонца,  
Брацьця і сёстры працуюць бяскоўца:  
Ціжка працуюць з зары да зары  
Ўсе, як адзін—і малы і стары..

Ў полі цурком з іх крывавы пот

льеца

І дзіўная, сумная песняня нясецца  
(А з ею іх пот, іх жальбы, усё гора)

Нясецца праз горы, праз рекі й вадзёры,

Праз пушчы й балоты, праз сініяе неба,

У хмарах і ветры—усюды нясецца,—  
Усюды шукае, як прагнучы хлеба,  
Людзкое і роднае, братнае сэрца.

\* \*

І ў цяжкім вастрозе, на краі магілы  
Знайшоў ён мяне, гэты родны і мілы

Ф. ВАЙСКОПФ.

## Мужчына ў акулярах з млынком для кавы.

Гэты артыкул ёсьць уласна апавяданье для школьнага моладзі. Мог-бы яе называць разважаньнем пра мастацтва, але апавяданье для школьнага моладзі мне больш пасуе.

Чаму?

Таму, што гэты артыкул мае «мараль». Мараль, якую мелі тыя набожныя апавяданьні соладка памёршага паэта Хрыстофа Шмідта, тыя апавяданьні, якія мы ў школе даставалі з бібліятэкі і якія амаль усе былі напісаны на тэмуме: „калі гора найцяжей, помач бoga найбліжей“. Мелі вокладкі з гнядо-га палатна, якое блішчэла сывітасцю, і натхнялі нас так, што мы пад іх упльвам мянілі свае жыцьцёвія пляны і ўжо не хацелі стацца ані ахвіцэрамі, ані кандуктарамі, але толькі паэтамі або місіянарамі, але пры гэтым слова «паэт» значыла толькі, як «Хрыстоф Шмідт».

Мабыць будзе добра, калі зразу заўважу, што мне ня ўдалося зьдзейсніць тыя жыцьцёвія пляны ці што мне ўдалося зьдзейсніць іх толькі часткова: унік я запраўды ахвіцэрскае і кандуктарскае кар'еры, але ня стаў Хрыстофам Шмідтам. Не, ня стаў.

А дзеля гэтага мая «мараль» ёсьць іншая, чым «мараль» у апавяданьнях напашага паэтыцкага ідэалу з часу народнае школы і таму таксама стаўлю мараль не на канец, а на пачатак свае гісторыі.

Мая гісторыя аднаак пачынаецца так:

Гэты артыкул аразумее толькі той, хто ведае, што ў дзіцячых гульнях і дзіцячых жаданьнях адбываецца цэлай пануючая ідэалёгія часу і што пануючыя думкі таго часу—і тут мы ўжо пры «маралі» нашае гісторыі—ёсьць заўсёды думкі пануючае класы ў гэтым пэрыядзе.

Пануючая класа ў Савецкім Саюзе ёсьць пралетарыят. Яго ідэалёгія—пануючая ідэалёгія. І гэта ідэалёгія адбываецца вельмі яскрава ў гульнях, жаданьнях, думках і словах савецкіх дзяцей.

\* \* \*

У Сакольніках, за горадам ёсьць лясная школа. Белая, прыветная будова на краю лесу. Дзецы там амаль што цэлы дзень вонку: у лесе, на сенажаці. Усе трохі слабыя і хваравітыя. Вучыцелька з імі гулляе—дзецы ў сапраўдным сэнсе слова вучадца гуляючы.

Размаўляем з вучыцелькай... Была яна першая, каторая залажыла такую лясную школу ў СССР. Уладзімер Ільліч часта бываў тут. Прыйгледаўся да працы, цікавіўся дзяцьмі і школаю.

— Хочаце паглядзець школу?

— Хочам.

Вядзе нас у кухню, сталоўку. Паказвае нам школьнага пакоі і спальні. Потым палянкі і лес. Потым—ізвону ў школьнім будынку свой габінет.

— Бачу, што цікавіцесь нашымі аброзамі? Мусіць на ведаецце, што гэта...?

На сценках вісіць цэлы шэраг «абразоў», пязграбная, дзіцячая мазаніна: жоўты букет, барадаты мужчына з аружжам у руцэ, фабрыка. Яшчэ адзін мужчына—гэты аднак з прыгожымі акулярамі на носе перад трохі незразумелым фонам, які малюе комін, потым дракона, а потым яшчэ штось, што выпадае амаль, як млынок для кавы.

— Але я ведаэм...

— Гэта нашыя статыстыкі...

Вучыцелька засмыяцца над нашым незразумелым поглядам.

— Статыстыкі?

— Але, статыстыкі. Двеці самі іх намалівалі. Гэта, уласна, дыяграмы, што тут бачыце?

— Ага, дыяграмы. Добра, але, дзіліг, што азначае гэны мужчына ў акулярах з гэтым млынком для кавы, альбо...?

— Пачакайце, пачакайце. Зараз усё вам растлумачу. Вось тут, напрыклад, гэты дзікі мужчына (паказвае на барадатага з аружжам) гэта—злодзей, гэта ўыва, якая найчасціцай вывае ў страшных снох наших дзяцей. А гэта (паказвае на букет), гэта кветка, якую найбольш любіць, а тут, гэта фабрыка паказвае сацыяльны асяродак, з якога вышла большасць наших дзяцей. Апрача гэтага, на кожным вобразе бачыце яшчэ лічбу. Гэтыя лічбы паказваюць, які процэнт дзяцей прыходзіць з пралетарскага асяродку, альбо любіць якраз гэту жоўтую кветку, альбо байцца ў сваіх снох найбольш гэтага злодзея. Разве...

— Так, так... але што гэны мужчына з млынком і комінам. Гэта ж комін, ці так?

— Але, вы ўгадалі: гэта комін, комін электрапарні, а гэты дракон—аэра-

плян, а гэты кафэ-млынок—лёкаматыў, а гэны мужчына ў акулярах—інжэнэр, а цэлы гэты вобраз уяўляе самую любімую прафесію, якую-б выбрала сабе большасць наших хлапчукоў.

— Так. Гэны млынок для кавы ёсьць тады лёкаматыў.

Але слова зьяўляюцца мэханічна. Думкі ўжо недзе ў другім месцы. Яны нагары, калі тае малой лічбы ў левым куце вобраза... з тоўстае васьмёркі і кульгавас, тонкае сямёркі.

Васемдзесят сем...

Восемдзесят сем процэнтаў хлапцоў з лясное школы ў Сакольніках хочуцца стаць інжэнерамі, будаваць электрапарні, машыны, чыгункі, аэрапланы.

Восемдзесят са ста хлапцоў хочуць стаць інжэнерамі, а з рэшты трынаццаці толькі пяць хочуць у войска і аніводзін ня хоча быць паэтам.

Урра!

Прапаную савецкай уладзе, каб на-гарадзіла вобраз у габінэце вучыцелькі лясное школы ў Сакольніках першай дзяржаўной прэміяй, таму што вобраз «Мужчына ў акулярах і з млынком для кавы» больш съвежы, чым „Канцэрт“ Матысса ў Першай Маскоўскай Галерэі Мадэрнісцкага Мастацтва Захаду і сціплейшы і прыя-нейшы, чым «Madonna di Casa d'Alba» Рафаэля ў Ленінградскім Эрмітажы.

\* \* \*

І для кожнага, хто-б можа падумаў, што толькі вучні з лясное школы ў Сакольніках хочуць быць інжэнерамі, маю добрую параду: заедзьце на Каўказ, у Грузію, у заняпалую вёску, якая называецца Мэхэт, і паслухайце, чым бавяцца маладыя хлапчукі, стоячы калі аўто, які прыехаў ў вёску Грузінскай вайсковай дарогай і заста-навіўся перад духанам (каўказская карчма) Захара Захаравіча.

Паслухайце і пачуеце, як адзін з гэтых хлапчукоў кажа другому:

— Глядзі, аўцік Закаўтапрамторга, фордзяк. Добрая машына, з Амэрыкі.

А другі карапуз на гэта:

— Што гэта Амэрыка. За дзесяць гадоў будзем строіць свае і лепшыя, чым Форд... знаеш.

Кажа гэта і сам падцягвае спадчыя порткі ўверх.

— Так, хлопчыку...

Пераклаў Р. Вельскі.



Юрка Лявионны.

АЛ. ДУДАР.

## Пажартаваў.

... А папоўскі двор—на Зосьчынаму раўня. Зосьчын што—хата ў два вакны ды гародня: адна назва толькі. Расце на градах пырнік ды лябяды. Папоўскі двор—вялікі, прыбраны. Дом чысьценкі, з белымі стаўнямі. Схаваўся ў шыпшынніку і даўгім-даўгім здаецца...

Прауда, па аднай палове ўмісціўся камсамольскі клуб. Там-жа стаіць не-барака-райаль і вясёлія хлапчукі з ячэйкі часта наярваюць на ім адным пальцам «Кірчыкі». Але добрую частку ранейшага царкоўнага дому займае сам бацюшка—айцец Мільян Свадкоўскі. На папоўскім двары квохчуць вязлічаныя куры, перавальваюцца в боку на бок жырныя вуткі і, ўзыняўшы галовы, з гонарам прахаджваюцца ад-кормленыя гусакі. Любіць паесці бацюшка—і жывёліну ды птушыну любіць... Ен і сам падобны да нейкага рыжка жывёлы—з барадою ўса ўсе бакі, даўжэнай капой валосіся і заплыўшымі, маленікімі гузікамі вачай.

На гаспадарцы сам айцец Мільян мала працуе. Браценік яго недзе ў Харкаве служыць—кірауніком прыватнае канторы. Бязьдзетны таксама. Вялікім чалавекам ён там. Калі-ні-калі перападае і бацюшку... Вось толькі нападзіўся хварэ ўсё. Вадзянка, кажуць...

Мыць бяліану ды падлогу прыходзе да Свадкоўскіх Зоська Шылкава—дачка школьнага вартаўніка Міколы, што памёр на радаўніцу. Зосьцы прыходзіцца цяперака аднай зарабляць і на сябе і на старую маці. Зоська яшчэ зусім маладая: ад пакрава—семнаццаты гадок пабег... А школу скончыла. Прыйдзячай служыць у папа трэці месец. І кожнага разу, як трэба Зосьцы ісьці да яго—агідны маток да глоткі падкатваецца і самой робіцца мутарна-мутарна. Бо пры паглядзе на Зоську—бліщаць салінныя вочкі баці і ў голасе аго адчуваецца млявае дрыжэнне, ад якога Зосьчын твар запальваецца чырваныню несъядомага абу-рэвна:

— Што яму трэба?...

— Іш ты яе... Ды ты, Зоська, хутка прыгажай за ўсіх дзлічатаць у нас будзеш!... Хе-хе-хе! І пожкі, волай боскаю, нішто сабе, поўненкія, і з фігуркі, значыць. Хе-хе!.. Старасьць—ня радасьць... А вялікі грэх!

— Кіньце, бацюшка! Што гэта вы...

— Ну, ну... Нічога!.. Красунечка... Хе-хе!..

І збрадлівия вочы айца Мільяна так і ўпіваюцца.

... У Зоські Шылкавай каҳанкам—слабадзкі падпасак Сяргей. На чыгуці ён цяпер.

Як ішоў Сяргей на працу—за варсемнацца вёраст ажно да Зоські завярнуў.

— Жарты—жартамі,—гаворыць,—а вось гроши зараблю—і пажніміся... Купім каняку ябога, лугу заарандуем...

Тады Зосьцы было і дзіўна і так прыемна слухаць яго съмелыя, як здавалася, слова.

— Ці яя рана, Сяргей?.. Неяк яно.. Назвычайна!

— Чаго рана? Дурненкая мая!..

... Наліваліся ў садох яблыкі. Ночы былі млюсныя, цяжкія. З поля звозілі апошнія спаны. Стаяў у калінам паветры пах гарэлага лесу і каланіцы. Грыбы пайшлі.

Перад золакам на самотным іржышы скруголіў заяц. Журботна і аднастайна...

Казалі бабы:

— Не к дабру...

А здарылася ўвечары. Вокны ў папоўскім доме былі, нават, расчынены. У пакоі прыехаўшай ў Асавец на га-сцяяванье папова пляменніца голасна, з пачуццём, сцяявалі:

— «Все прошло как сон... спеша-а...»

Зоська толькі што зьняла з паркана сохшую блізіну і з вузлом за плячыма ішла па садзе міма альтанкі, павітай дзікім вінаградам. На рацэ ў любоўным замілаванні кугакалі вязлічаныя курапы. Гукала Курашэўніна Лёкса свайго гультая-сына:

— Васі-іль... А Васі-ль! Каб табе пазаклала... Уто-пішся... Хадзі хутчэй!..

Раштам з альтанкі—поп.

— Зоська!.. Заходзь на хвіліну... Паглядзі-ка, што тут... Хараство... Хе-хе!..

— Ну, во... Скінь вузел...

Зараз Зоська памятае, як бачыла скрывелы твар бацюшкі, памятае, як ударила левай рукою кудысьці пад вока яму, але не дапамагло гэта...

... У залі акруговага суду, дзе судзілі Свадкоўскага Мільяна, «служніца церковнага культа», за згвалтаванье дзяўчыны прысутнічала многа сялянін з Асаўча. Быў і Сяргей—падпасак, і хворая маці Зоські.

## ЗВАРОТ.

Вечер вее з усходу—сuroвы такі. Тонка стогнучь і гнуща на долхмызь... вякі—

Я шагаю ў палоне ліпнёвай красы, над маёю нагой верас суха шуршыць; і ядловец, відаць, зацікавіўся мной, дык калючкамі шэнча: „спыніся, пастой!..“

На балоце дзіве чаплі—іх дзюбы, як кроў; прывітанье ім шлю я стамлёнай рукой: разгарнуліся крыльлі, ўзьляцелі ў дзвіх, нечаканы прывет мой спужаў, мабыць, іх...

Вечер вее з усходу, ды з нашых расльін пыльцу хмарай трасе, каб буйней пасылі, каб і жыта гуло і хістаўся ячмень, як вялося даўней—без направак ды зъмен.

А за лесам красуе каначуры дзень—разам з ветрам і вечару з усходу прыдзе.

Лёг туман у тры столкі на рэчку, на луг; чутна—ў вёску каровы зганяе пастух; чутна—недзе каса зазівінела аб плот—гэта людзі ідуць з сенажацяў, з балот,

раніцою з сабой хлеба ў торбу ўзялі, а назад прынясці на руках мазалі... Заўтра раненка-рана пайду з імі я... Добры дзень, добры вечар, краіна май!...

Ліпень 1928 г.

Прыгаворам большасць сялян здаволілася. Толькі Сяргей рыпнуў зубамі.

— Шэсьць год за такую справу—мала... Дзесяць бы яму, гаду! Ну, ды нішто...

... І цяпер на аднай палове калішняга царкоўнага дому, што саромліва хавае белыя стаўні ў шыпшынніку—камсамольскі клуб, а на другой, папоўскай,—сельсавет...

АНДРІЙ ПАНІВ.**Днепрабуд.**

Жалевым крокам дні імчаца  
Па-над бунтарскім нашым краем.  
Святкую перамогу праца,  
Вялік з машын яму сплютае.

Там, дзе лугоў спакой адвечны,  
Нябачаны зазъяе дзень  
Дняпро Ўкраіну шумнаечна  
Да зоркай славы павядзе.

Як цёпла жыць усім нам будзе  
Ад холаду магутных вод,  
Калі бетоны Днепрабуду  
Рачное сэрца пусьцяць ў ход.

Як харство скрэзь забуле,  
Пальецца начувалы съпесё—  
Як пройдуць паміж сёл трамваі,  
Завод бяз дыму загудзе.

I глыб сваю зямля расчыніць  
I збажыну дасьць ціхі стэп  
Пустэчы дзікае краіна  
Электрыкаю прарасьце.

Шлугі бяз трактараў, машыны  
Начнудь ў Украіне карагод,  
Парогі Днеправы пярэйдае  
Трансатлантычны паразод.

Ідуць угрунав гады дзіўныя  
Віюць вянок жывых паэм.  
Дняпровы глыбіні вямыя  
Мы сέньня з працаю скуюм.

З украінскае

**А. Лясны.**

**„Хвой шумяць“.**

Выехала ў Гомель здымачная група для здымкаў фільму «Хвой шумяць» (Атаман Аса) па сценарыю Вольнага і Дзяржавіна.

Фільм будзе здымачца ў гор. Гомелі.

Гомельскі палац б. графа Паскевіча-Эрываанскаага, князя Варшаўскага, на горы за тым палацы, якія знаходзяцца пад Ленінградам і якія да гэтага часу выкарыстоўваліся для здымкаў некаторых нашых фільмаў. Палац, парк, Сож, высока «Мельнікаў Луг», лясы, усе суседнія беларускія вёскі—сярод іх будзе зроблена фільма «Хвой шумяць».

Зъмест фільму: гераіка падстаўшай Беларусі ў барацьбе за волю, рэвалюцыйная рамантика нашага нідаўняга мінуллага. Фільма будзе зроблена ў разрэзе прыгодніцкім. У фільме будуць здымачца некалькі беларускіх артыстуў (БДТ—1 і БДТ—2).

Рэжысёр фільму б. рэжысэр „Межрабпом Русь“ тав. А. М. Малчанau.

Справа Беларускага тэатру расце і разгортаеца. Побач з будаўніцтвам дзяржаўных беларускіх тэатраў пачынае развязвацца грамадзкая ішчытыва, якая на Украіне дала ўжо значныя вынікі (там стварылася калі 15 так званых рабсельтэатраў). Так, у Менску працуе зараз пад кіраўніцтвам Міколы Красінскага самадзейны драматычны гурток, які ўзліў на сябе наўоў «Наш Тэатр».

Гурток гэты заснаваўся з беспрацоўнае моладзі ў 1927 годзе, калі ў чэрвені месяцы яны наладзілі выезд у Прылукі, паставіўшы там два паказы. Пасьля гэтага гурток пачаў больш-менш систэматычна выступаць у менскіх клубах, маючи ў сваім рэпертуары западта ўжо добра вядомыя беларускія п'есы («Паўлінка», «Суд», «Манька», «Чортава кузьня», «Як яны жаніліся»).

Выступленыні гэтых хатця-ж і мелі посьпех (доказ таго, наколькі вырасла ў широкіх гушчах зацікаўленасць беларускім паказам), але ў саброй гуртка было буды больш шчырага жадання працаўца, чымся акторскага ўмення.

Справа змянілася, калі на дапамону гуртку прышоў, у студзені 1928 г., Мікола Красінскі і запрошаны ім акторы БДТ2: Саньнікаў, Маўчанаў, Чайкоўскі і Стэльмах.

Пераканаўшыся ў тым, што гурток складаецца з адданае справе і здольнае моладзі, яны распачалі з гуртком тэорэтычны і практичны заняткі. У выніку заўзятае працы на працягу шасці месяцаў, якой захапіліся і маладыя кіраўнікі-рэжысёры і яшчэ больш малодшыя вучні, гурток атрымаў элемантарныя веды ў галіне мастацкага ўмецтва і падрыхтаваў наступныя п'есы: «Пашыліся ў дурні»—пастаноўка актора БДТ2 П. Маўчанаў: яи гледзачы на пачэсную ўжо старасць і пэўную адсталасць ад сучасніцці, «заслужаная» на Беларусі Украінская камэдыя пададзена пастаноўшчыкам вельмі дынамічна і таму з посьпехам ідзе праз увесь час у менскіх клубах; «Босыя на вогнішчы», спроба колектыўнае дэкламаці—пастаноўка актора БДТ2 С. Стэльмаха—гэта запраўды новая і вельмі цікавая сцэнічная спроба: ужышы мінімум сцэнічных эфектаў, пастаноўшчык дабіўся таго, што перад гледачом мімаволі ўстаюць адзін за другім

малюнкі гістарычных паддей на Беларусі, пачынаючы ад імперыялістычнай вайны і канчаючы перамогай Кастрычнікае рэвалюцыі. Треба думаць, што гэту пастаноўку з цікавасцю праглядзяць ва ўсіх менскіх клубах, а ў першую чаргу пажадана паказаць яе школьнай моладзі. Урэшце падрыхтаваны драматычны абрэзок з жыцця рэвалюцыянераў-латышоў «Гірт з воўчага логу» Я. Райніса. Пераклад Бываеўскага. Пастаноўка С. Стэльмаха.

У пачатку жніўня гурток быў зарэгістраваны ў Паркамасьветы.

Зараз гурток мае дзів'я новыя пастаноўкі: «На стыку», у 5 дз., Ц. Гартнага (пастаноўка Ф. Ждановіча) і «Будні», кам. у 3 дз., перар. з украінскага мовы І. Гурскага (пастаноўка актора БДТ2 М. Ільінскага).

Якія мэты ставіць перад сабой гурток? Не далей як на апошнім агульнім сходзе гурток прыняў аднаголосна наступную пастанову: а) абслужыць широкія гушчы рабочых і сялін шляхам пастаноўкі паказаў у рабочых клубах, у райённых гарадох і ў мястечках; б) абслужыць школьнью і рабочую моладзь шляхам систэматычнае пастаноўкі ранішнікаў; в) лічыць сваім грамадзкім абвяшчаннем систэматычна абслухоўваць Чырвоную армію.

Што да рэпертуару, дык у гэтых пытаныні гурток, яи маючы за сваімі плячыма віякае старое спадчыны, ці пэўных традыцый, ражуча стаў на шлях дабору п'ес, якія-б былі сугучны нашаму часу.

Адбіць гераіку рэвалюцыі, а з другога боку паказаць сучаснае жыццё, як яно ёсьць.

Заняткі ў гуртку адбываюцца штодня. Рады адзначыць, што, апроч збораў за паказы, гурток віякае іншыя грашовыя дапамогі на мае, ды і гэтыя гроши сібры гуртка цалком аддаюць на афармленіе п'ес, прапошуць пакуль што без усялякае ўзнагароды. За мінулу віму і за лета гурток даў 56 паказаў.

Можна спадзівацца, што настойная праца дасьць карысныя вынікі, і з часам мы будзем мець яшчэ адзін тэатр, з ідэалёгічна вытрыманым рэпертуарам, які можна будзе накіроўваць на абслухоўванне нашых гарадоў, куды яи могуць паехаць нашыя дзяржаўныя тэатры (Мозыр, Слуцак, Полацк, Гарадзея, Ветка) і ў мястечкі.

Треба толькі падтрымачы добры пачатак і маральна і матар'яльна.

**„НАШ ТЭАТР“.****Беларускі самадзейны драматычны гурток.**

# БІБЛІОГРАФІЯ І КРЫТЫКА.

## Пра аповесці Гародні.

(Нататкі).

У 1925 годзе ў часопісі «Полымя» зьявілася аповесць Алеся Гародні «На красах»\*).

Амаль што праз тры гады—у № 1 «Росквіту» надрукована другая яго аповесць «Варта на Рэйне».

Дзяве памянёная речы зацікавілі беларускага чытача сваёю асаблівай съвежасцю і навізной. Некаторыя пачынаючыя маладыя аўтары (Юр. Лявонны, Янка Відук, Рыгор Казак ды інш.) біруць ужо ад Гародні шмат. Аб гэтых съведчаць іх творы.

Калі вы адчыняеце аповесць Гародні «На красах», дык у вочы кідаецца асабліва разъмеркаванье радкоў. Адзіа чалавек пытаўся: гэта тээісы, ці што? Можа і тээісы, але тээісы патрабуючы большай «прастоўкі». Калі ж за-кончаны і апрацованы твор—пачатка таксама не хапае. Напершае. Сужэт: «ясная справа»—змаганье польскага ўраду з жыхарами Зах. Беларусі, жыцьцё беларусоў «на красах»... Сужэт самы звычайны. Асаблівай глыбіні няма. Падругое. Тыпізацыя ў аповесці на-столькі слабая, што спачатку цяжка зразумець думку тых ці іншых дзе-ючых асоб. Аб галоўным персанажы—Марыльцы мала чаго сказана, акрамя таго, што яна прыгожая, вельмі шчырая і што яна нават... наіўная. Няма паказу эмацыйнальнага жыцьця гэтай дзе-ючыны. Зусім псыхалёгічна не апраўдаецца яе вар'яцтва.

Тып жандара, напрыклад, Янека Глямбоўскага, акрамя сваёй схематы-заці, яшча і няжыцьцёвы.

Гародня ніша:

„Жандар Янек Глямбоўскі быў-такі на дрэнны чалавек.

Сумленны хлонец.

\*) Асобным выд. у 1927 г. выд. Ц. Б. «Маладняк».

Жандарскіх традыцый ня ведаў яшчэ. Толькі два тыдні таму назад пачалася яго службовая кар'ера”\*).

Дык вось чаму ён такі сумленны? Вось чаму ён «загібае» гэткія «пры-гожыя» слова «пра суд», „пра спра-вядлівасць”, „пра бога”, „пра віна-ватах”, „пра прауду і крыду”?

Гэта ня довад.

Няўжо ўжо жыхары Зах. Беларусі ня ведаюць пра «службовыя кар'еры» жандараў? Многі здаецца, што Янек Глямбоўскі ведаў, на што ідзе, калі браўся за «кар'еру» жандара... Потым яшчэ ў аповесці зъяўлілесца «пан Мі-хась Гарбаты»—шпік польскай ахранкі.

І вось толькі «трагічны» канчатак Глямбоўскага і Гарбатага дае ключ да некаторага разъвязання справы. Проста Алеся Гародні захацелася ўвесьці ў аповесці элемэнт прыгодніцтва, што не апраўдаецца заданьнем аповесці. Гэта атрымліваецца слаба і надумана.

Аповесць «Варта на Рэйне»—(эпо-пей, ці што?)—гэта фіксцыя, прауда, на зусім точных, некаторых здарэн-няў імперыялістычнай бойкі. На фоне гэтых исэўда-фактаў—звычайны і не-патрабны ў аповесці чалавек—Аль-фрэд Кляйн. Трошачкі толькі ён хво-ры. У яго прыпадкі галюцынацыі кожную хвіліну...

Жаночы тып аповесці—Грэхэн не далёка стаіць ад схемы, але больш сапраудны, чымся тып Марылькі.

Трохі аб стылю, як аб самым ці-кавым.

Аб «Варце на Рэйне».

Аповесць падзелена па раздзелы, якія ў сваю чаргу падзяляюцца на шмат частачак. Шматкроц'яй болей чымся слоў... Сказ пабудован самым прымітыўным спосабам. Нават вобра-зы ў падачы гэткімі сказамі губляюць

\*) „На красах”, стар. 46.

сваю вартасць. Сказ у Гародні сухі, ляканічны, кароткі. Карціна падаецца дзівумя-трэмя рысамі. Некаторыя разы гэта Гародні ўдаецца. Але сама па са-бе гэткая абламеўка хутка губіць ці-кавасць, хутка выклікае паўтарэнні, штампі.

Добрыя ў Гародні апісаныя вуліцы, натоўну, некаторыя баталічныя сцэны. Асабліва баталічныя. Яны вельмі ды-намічныя. Меркаваныя прыводзяць да выніку:

З аднаго боку ляканічнасць, схема, недаказанасць маствацкі не апраўдаецца, з другога боку—гэта вельмі ці-кавыя эксперыменты.

Але толькі эксперыменты.

Адтар імкнецца ў найменшай коль-касці радкоў даць найбольшую коль-касць аўтарскага матар'ялу. Адсюль вось і ідуць схема, тээіс, недаказа-насць.

У Гародні, наогул, цікавы прыём—гэта ўжываныне «рэкламнага» стылю. Адсюль шмат «гучных», «крычащых», «звонкіх», «пустых» слоў. Адсюль схематызм. У паасобных вынадках гэта напэўна вышла-б добра і выразна. Вялікую реч эксперыментамі не напішаць. Адсюль—пазижаныне пры чытачні аповесці.

Аналёгічная-ж у «На красах».

Алеся Гародня далёкі ад Футурызма. Нават ад Леф'я. У «Літ.-маст. Ка-муне» ён быў выпадкова, як выпадко-ваю была і сама «Камуна». Леф у грунце сваім супрощае белетрыстыкі,— ён яе не мае зусім. Леф за факт. А ў Гародні ён падгуляў троху. Алеся Гародня бярэ ад Леф'я кароткі сказ і рэкламнасць. Але б'е ўсё лефаўская сваёй тэндэнцыяй да маствацкага, пра-зайчнага твору.

Барыс Мікуліч.

## Небясьпечныя крокі.

**М. Лужанін. Крокі. Паэзіі. Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі. Менск 1928 Ст. 74. Цэна 45 кап.**

З нейкаю цёплаю радасцю спатыкаем мы кожнае новае імя ў нашай літаратуре. Першы зборнік маладога паэты—гэта яшчэ адна цаглінка ў мациеючы мур нашай літаратуры, гэта яшчэ адзін—няхай сабе і слабы—голос у агульнай гармоніі росквіту нашай дароджанай культуры.

На нашым малодшым літаратурным пакаленіні ляжыць нябачная пячачь—

гэта адбітак рамантыкі першых гадоў вялікай рэвалюцыі, гэта водгук на звонкія рытмы сучаснага будаўніцтва, гэта съмелая спроба заглянуць у на-шу будучыну. У гэтай творчасці мы можам прасачыць, чым жыве і дыша сучасная пралетарская моладзь:

— Ганка сочыць, як бегаюць доўгія съцені,

а Алеся за газету скавацца насьпеш. Раскажы ты яму, калі ласка, пра Леніна, разэтлумач апавідцу і ЎсекП.

Так піша малады пачынаючы паэта М. Лужанін.

— Крыху наіўна,—скажа чытач.— Надумана. Каму гэта з нашых сучасных дзяцей, якія перажылі пэрыяд пешага вандравання пад столом, трэба расказваць пра іх любімага героя, пра чалавека, імя якога сто разоў абегла ўсю зямную кулю?

Хай сабе наіўна. Хай сабе надума-на. Але-ж пісалася гэта, бязумоўна, шчыра. М. Лужанін, наколькі яму да-взяліла яго невялічкай творчай прак-

тыка, па стараўся даць абразкі з жыцьця бяспрытульных. Паколькі ён мог— ён сваю задачу выканай. Чалавек, знаёмы з даволі багатаю ў нас літаратурою пра бяспрытульных дзяцей, адразу знайдзе ў гэтым цыклі вершаў М. Лужаніна цэлы шэраг знаменных рысак. З боку гукавага, напрыклад, Лужаніну удалося ўлавіць сапраўдны тон бязвыходнай горкай тугі пакрыўданага доляй дзіцяці:

— Тата!  
— Та-а-а-тачка!..  
— Хлеба!  
— Ка-ві-а-алаачак!..

А бацькі аддавалі жыцьцё за дара, за якоес чужое і дзікае імя. Вось чаму, аніак не палічыць зара бяспрытульных касцей па радзімай краіне.

Дзеци—кветкі жыцьця. Дзеци пралетарыту—гэта будучына зямлі. І таму асабліва пышырасцю гучаць заключныя слова малаады паэты:

Гэтым заранкам галоў не скасілі,  
гэтым заранкам схіліўся сусьвет!  
Шлях саступі съветла-сонечнай сіле  
Друг! Грамадзянін! Паэт!

У М. Лужаніна, як у пачынаючага паэты спатыкаюцца, бязумоўна, часамі малаапраўданыя вобразы. Гэта тлумачыцца, бязумоўна, моладасцю паэты: у будучыне ён мабыць на будзе ўжо пісьмовец так, як ва ўступным вершы:

... А Беларусь узняла ўтомленыя руکі,  
ципер яе шляхоў не скрыжаваць... (?)

Зашастаў серп, чуткім кавадлаў руку, ідуць дзяліць вясельны каравай. Грабёжніцтва нейкае—дый толькі. Дзесятая гадавіна Кастрычніка наўдоць М. Лужаніна на «грустные размышления»:

Напісан закон: усялякай хадзе адаючы прысуджана быць і пагаснучы і далей:

... Штодзённа пужлівая здань хастства выходзіць павольна з-за белых балісаў.

Выходзіць у водгульлі съпеваў дружкі— кратадь цішынёю парваныя струны; і ў песнях—адзвінка на нашай тугі, і погляд вачей пайнакшаму сумны.

У кроках — крыжуецца сёньнешній боль,

на вуснах яе—за наступнае боязнь..

Ня юбілейны настрой быў у М. Лужаніна, калі ён пісаў гэты верш. Таму пад канец з уласцівай яго ўзору лёгкадумнасцю прышпілі ён да

кастычкіавай гадавіны больш інтэнсіўны і прывычны матыў:

I ночы праносяць акволены чад, і дні акрываюцца стомленым хмелем— імкнёмся кахаць і кахаем дзяўчат, а роднай краіны кахаць на умеем.

Бадай што яно і так: прынамсі мы іншак не моглі ўлавіць хаця-б аддаленую сувязь паміж такімі матывамі, як сёнешні боль, дзесятая гадавіна ревалюціі, каханьнем да дзяўчат і «акволеным (?) чадам» — «темна вода во облацех».

Даволі цікало ўзяўлецца гутарка М. Лужаніна з «шэрымі гусямі» ў вершы «Новагодніе». Гусі падводзяць сваеасаблівую філёзофію пад сучаснае будаўніцтва на вёсцы і кажуць:

... «мы ціпер чужыя!  
У краіне больш няма балот...»

Дык съпяшаймася на ростані другія, дзе спаткаюць радасцю наш лёт».

Гусі адлітаюць, устае вара—

І пад ружавую гэту вару  
з розных старонац далёкіх,  
ў братнім вітанні сышліся пяць  
рук

з мэты адзінай сутокай.

У гэтых пяці руках мабыць увесы сакрэт і захаваны, бо ў далейшым сымболіка застаецца такою самаю туманнаю:

Новы і моцны пакладзены мур.  
Радасці гэтай на скволіцы! (?)  
Толькі й сказалі адзін аднаму слова: таварыш і воля!

Наогул—«довольно слов—не надо продолжать».

У вершы «Газэце «Савецкая Беларусь» М. Лужанін яшчэ раз напамінае нам тыя жудасныя часы, калі—

— косы русыя дзяўчат  
танталі нашы супараты.

Цыкл вершаў «Трактар» навеяны сучасным курсам нашай сельскай гаспадаркі. На іх мы на будзем спыняюцца, бо гэтыя вершы вічым не адноўніваюцца ад вершаў многіх іншых паэтаў на гэту самую тэму: «трактарызация» ў нашай паэзіі прыйшла ўжо даўно.

Другая палова зборніку занята вершамі таго аднастайнага харектару, якім вызначаецца паважная частка творчасці бадай усіх нашых маладых паэтаў. У гэтых вершах пераважаюць звычайна зрокавыя вобразы, звязаныя з сонцам, з вясною, з небам, з туманам ды іншымі маларэальнymi речамі — кампазыцыя гэтых вершаў нагадуе кампазыцыю некаторых імажыністу, як Шэршэневіч, ды іншыя: вобразы самі па сабе, верш сам па сабе, сэнс

сам па сабе і г. д. Возьмем прыклад з М. Лужаніна:

Гаварылі: на сонцы ёсьць плямы,— (я-б хадеў палянец і пабачыць) на паўдні кучаравыя пальмы за сасонкі гамоняць іначай.

Як бачым, першая і другая паловы гэтай страfy з'яўляюцца зусім незалежнымі адна ад аднай: іх можна з спакойным сумленнем перастаўіць— будзе тое самае. Другая страфа таксама прайдzie незалежнацкія тэнденцыі:

І што песьні на гэтак рунеюць— залатымі званочкамі струн, а вяты ў асмуглелых завяx заклікаюць над полем зару. А я сам для другіх валацуя і насталы зусім чалавек, што любіў пад туманістым лугам сустракаць роснай раніцы цвёт,—

і г. д.

Гэта—бесправдметная лірыка, якая ад Ясеніных прасачылася ў беларускую літаратуру праз апошнія беларускай «есенінчыны», як Пушча, Жылка ды іншыя. Гэта бесправдметная лірыка, сацыяльна чужая беларускай літаратуры ў яе сучасным шляху ў апошні час пачынае апаноўваць творчасць наших маладзейших паэтаў у ёбяжычных размежерах. Куды лепей было-б таму самому Лужаніну накіраваць энэргію, патрачаную на тасаваныя замусоленых ужо многімі вобразаў на лепшую і больш арыгінальную расирацоўку больш канкрэтных і цікавых тэм: гэта было-б спасеннем і для чытача, тончага ў моры залатаструнных «паэзій» і для самога пісьменніка, які павучыўся-б уладаць сапраўды жывым матар'ям. Над гэтым трэба задумацца многім, бо гэтае злынішча накідае вялікую цену на тое ўсплае пачуцьцё, з якім мы спатыкаем кожную новую кніжку, кожнага новага паэту.

Адносяна стылю і мовы Лужаніна мы можам сказаць нічога такога, што не харектарызавала-б творчасць многіх іншых маладых паэтаў. Усё-ж ткі мы парадлі-б Лужаніну ўзбагачаць свой лексікон не стварэннем таких недарэчных, надуманых словаў, як «скволіцы», «цывітлівісты» і г. д. Трэба адмаўляцца ўжо і ад заеждажных «беляў», «гоманаў», «пляўсткаў». Наша мова не такая бедная і не багацьце далёка гэтымі словамі не абмажоўваецца. Трэба прытрымлівацца і нормаў элемэнтарнай пісьменнасці: напрыклад, мы ціколі яшчэ на чулі, каб слова «паэзія» ў беларускай мове мела мэжны лік, як гэта мы спатыкаем у назыве зборніку.

Тодар Глыбоцкі.